

Пролетары ўсіх краін, единайцеся!

# Соціялістычна РУСКА

Орган Глускага РК КП(б)Б і Райсовета Дэпутатаў Працоўных

№ 23 (1181) | Аўторак, 8 мая

## Пазыка завяршэння перамогі

Совецкі ўрад прыняў важнае раслінне выпусціць Часцвертую Дзяржаўную Венную Пазыку на суму 25 мільярдаў рублёў. Як толькі пастарава Совета Народных Камісараў Саюза ССР была перадана па радыё, уся наша краіна загаварыла аб новай пазыцы. Загаварыла голасам совецкіх патрыётаў, гатовых аддаць усе сілы ў імя хутчэйшага завяршэння разгрому ненавіснага ворага. З прадпрыемстваў і ўстаноў, калгасаў і школ раёна паведамляюць аб выключным поспеху рэалізацыі новай пазыкі.

Падпіска на Часцвертую дзяржаўную Венную Пазыку пачалася ў abstanoўцы выключнага палітычнага ўздыму сярод працоўных раёна. Гэты ўздым з'яўляецца рэзультатам гістарычных перамог Чырвонай Арміі, якая, авалодаўшы сталіцай фашысцкай Германіі Берлінам, прадаўжае паспяхова завяршаць разгром фашысцкай арміі. Пратоўныя раёна падпісаюцца на пазыку з асаблівой радасцю, з асаблівым задавальненнем. Яны адчуваюць набліжэнне дня поўнай перамогі, яны хочуць наблізіць гэты дзень!

— Я падпісаўся і адразу ўношу 325 рублёў. Няхай мae гроши ідуць на ўмацаванне нашай цудоўнай Радзімы, на аднаўленне гаспадаркі, разбуранай немцамі, — сказала калгасіца Станішэўская Стэфа.

— На 1800 рублёў падпісаўся на пазыку, — сказаў старшина калгаса Борахаў У. А.

— Падпісаўся на трохмесячны аклад — заявіў баеп Глускай пажарнай каманды Фаставец Аркадзій.

Так адказвають працоўныя раёна на гістарычны поспехі Чырвонаї Арміі.

Не пакладаючы рук працуць калгаснікі на палях, гедучы бой за высокі ўраджай. Адначасова калгаснікі імкнудца ўдзельнічаць ва ўмацаванні нашай Радзімы сваімі граптовымі сродкамі. Даб'ёма-ж таго, каб ні адзін працоўны раён не быў без аблігацый Часцвертай Венной Пазыкі!

Партыйныя і непартыйныя большавікі, агітаторы і актыўісты павінны давесці да свядомасці кожнага совецкага чалавека вялікую ролю новай пазыкі ў справе завяршэння разгрома ворага, у справе аднаўлення народнай гаспадаркі і культуры, разбуранай памежнай-фашысцкімі акупантамі. Агітаторы павінны дапамагчы падпісца на пазыку кожнаму грамадзяніну, дзе-бён не знаходзіцца. Старшыні калгасаў і брыгадзіры павінны садзейнічаць калгаснікам у хутчэйшым уніясенні падпісаных сум. Падпісца на пазыку і зараз-же поўнасцю ўнесці грошы — чэсць і абавязак кожнага працоўнага нашага раёна.

Часцвертая Венная Пазыка — гэта пазыка завяршэння нашай поўнай перамогі!

Дык падпішамся-ж усе, як адзін, на Часцвертую Венную Пазыку ў імя завяршэння нашай поўнай перамогі!

Ад Совецкага Інформбюро

АПЕРАТЫЎНАЯ ЗВОДКА  
ЗА 7 МАЯ

Войскі 1-га БЕЛАРУСКА-ГА фронта выйшлі на раку Эльба на поўнач і на паўночны ўсход ад МАГДЭНБУРГА, заняўшы пры гэтым гарады ІЕНЦІН, ЦЭРБЕТ і буйныя насілённыя пункты Цэнхайзен, Бергштадт, Парэй, Шуртад, Гервіш, Лейтуцкаў, Гердэн, Вальтэрнібург, Штойтц. За 6 мая войскі фронта ўзялі ў палон 3.100 нямецкіх салдат і афіцэраў і захапілі на аэрадромах 34 самалёты праціўніка.

Войскі 1-га Украінскага фронта ў рэзультате працяглай асады, 7-га мая поўнасцю авалодалі горадам і крэпасцю БРЭСЛАУЛЬ (БРЭСЛАУ).

Гарнізон нямецкіх войск, які абараняў горад, на чале з камандантам крэпасці генералам ад інфантэрыі фон Нігофр і яго штабам, спыніў супраціўленне, склаў зброю і здаўся ў палон.

7-га мая к 19 гадзінам на шымі войскамі ўзята ў палон у горадзе БРЭСЛАУЛЬ больш 40.000 нямецкіх салдат і афіцэраў.

Войскі 4-га УКРАІНСКА-ГА фронта, працягваючы наступленне на захад і паўднёвы захад ад горада МАРАУСКА ОСТРАВА з баямі занялі гарады ФРАЙДЭНТАЛЬ, ФРЫДЛАНД на МОРАУ, МЕРЫШ-НЕУШТАДТ, Штэпанаву і буйныя насілённыя пункты Вільдгруб, Хвалковіцэ, Шмейль, Спалаў, Одры, Палачаў, Лешна.

У баях за 6-е мая войскі фронта ўзялі ў палон больш 2.000 нямецкіх салдат і афіцэраў.

На іншых участках фронта істотных змен не было.

За 5 і 6 мая ў паветраных баях і агнём зенітнай артылерыі збіта 10 нямецкіх самалётаў.

## На палах калгаса „Чырвоны Каstryчнік“

Зялёны бархатны кавёр азімых пасевай радзе гаспадарскае вока калгаснікаў калгаса „Чырвоны Каstryчнік“, Да-кольскага сельсовета.

— Многа мы папрацавалі, цяжкавата было, — рассказываюць калгаснікі, — але зараз мы ўпэўнены, што азімга збожжа ў нас хопіць і для сябе і для дзяржавы. Вось і зараз усяляк даводзілася апрацоўваць глебу: і конём, і каровамі, і ўручную, але мы закончылі сяйбу ранніх зернавых культур да 1 Мія Рэзкае падзеянне, цёплым парным ночы гавородаць за тое, што зараз і на адзін дзень спазніца нечыльга. Ранняя сяйба, як кажа народная паговорка, дае паш-

нічку, а позняя — мятлічку.

— Дый калі-ж не працаваць, калі-ж не трудзіцца, як не зараз? Нашы слайныя воіны Берлін павергнулі прах, вайну хутка кончыць, а мы тут з пасяўной каб не справіліся? Гэта было б сорамна.

І ў калгасе кіпіць работа. Паўтары дзве нормы за дзень, інакш калгаснікі не выходзяць з поля. Вось аратыя Шарамет Павел, Прыц Іван узорваюць 0,79 га пры норме 0,40 га. Калгасніца Прыц Ева на бараставанні норму выконвае на 200 процентаў. Калгасныя сяубіты Кулакоўскі Тодар і Касько Рыгор выконваюць па паўтары нормы, засекочы па 4,5 га ў дзень

Я. ЛУГІН.

## Поспех маладых аратых

Брыгада № 2 калгаса імені Орджанікідзе. Глускага горсовета, разгарнула работы па падрыхтоўцы глебы к пасеву пазнейшых культур.

Маладыя стаханаўцы-комсомольцы Шыкер М. і Бражынская В. падрыхтоўваюць глебу двара. Якасць іх ворыва выпад пасеў ільну. Яны што-дзённа ўзорваюць на валах не

менш 0,95 га.

Такіх поспехаў у працы яны дабіліся дзякуючы гаспадарскім адносінам да валоў і ранняга выходу на працу. Заўсёды яны першымі выязджаюць на працу з калгаснага двара. Якасць іх ворыва высокая.

А. КАЗАЧОК.

## ДЗЕД АХРЭМ

Усе ў калгасе „Чырвоны партызан“ любяць і паважаюць дзеда Ахрэма. Яго любяць і паважаюць за працавітасць, за любоў да працы, за самыя чэсныя адносіны да працы, да грамадской маёрасці. І кожны з калгаса „Чырвоны партызан“, у каго вы запыталі-б пра дзеда Ахрэма, з гонарам выказаў бы захапленне гэтым паважаным сівым трудалюбцам, для якога вышэй за ўсё — чэсная самаданая праца.

Замёжна жыў дзед да пачатку вайны: дзве штуки рагатай жывёлы, з дзесяць авечак, столькі-ж свіней, вялікія злішкі хлеба, атрыманыя на праціні, якіх ён выпрацоўваў 450—550 за год. Щасліва жылі яго сыны. Старэйшы быў падпалкоўнікам Чырвонай Арміі.

Вайна астанавіла яго праца-

вітая рукі. На світанні ён не раз выходзіў на поле і, уздыхаючы, глядзеў на мёртвія палі. Нават яму, сямідзесяцісямігадовому дзеду, штодзённа пагражала смерть ад рук ворага.

Летам 1944 года сталым поступам рушылі на ворага совецкія палкі, каб поўнасцю вызваліць родную Беларусь ад ненавісных чужынцаў. З усхода дыхнуў ласкавы, ажыўляючы людзей ведярок. Вольна ўздыхнулі старыя грудзі дзеда Ахрэма Радкевіча.

І ён з юнацкім запалам, з уласцівай яму любоў да працы выйшаў на калгасную працу. Сорак га азімага жыта зядённым бархатам зелянелеюць на байлюдкім полі. Гэтыя сорак га жыта засекаў дзед Ахрэм сваімі рукамі. Штодзён-

на зараз з калгаснай кладовай вывозіцца на поле насенне, яно ачышчана рукамі дзеда Ахрэма. За зіму ён адзін працевяў веялкай звыш пяцідзесяці тон збожжа. З першага дня сяйбы ёя не разлучаецца з сяйнёй лубком. І кожны вечар брыгадзір калгаса, абмераўшы засенны дзедам Ахрэмам участак, з улыбкай радасці за любоўную працу дзеда запісвае — засеняна 4 га.

— Зямелька наша багата карміла і пайлі нас. Тры гады яна ляжала мёртваю, а мы мучыліся і страдалі. Цяпер яна вольнія, наша. Трэба любіць працу. Як-ж без працы? Штой-ж той за чалавек, які не любіць працаўца? Пратацаўца трэба так, каб усюды цвіло, красавала, каб зноў вялікімі сталі багацці роднай краіны —, разважае дзед Ахрэм,

Я. МІХАЙЛАЎ



На Макушынскім вопытным полі, Курганскай обласці, вырошчваецца галаэёрны авёс, які адрозніваецца высокай спажыўнасцю.

На здымку: дырэктар Макушынскага вопытнага поля Г. М. Сіроцін і агратэхнік М. К. Арцём'ева адбіраюць голазёрны авёс на насенне.

Фота А. Мінкова. Фота хроніка ТАСС.

У СОЎНАРКОМЕ САЮЗА СССР

Другі Беларускі фронт

## Аб выпуску Чацвергай Дзяржаўнай Ваеннай Пазыкі


У мэтах прыцягнення лапу́ніальных сродкаў на абарону краіны Совет Народных Камісараў Саюза СССР пастаўляе:

1. Выпусціць Чацвертую Дзяржаўную Ваennу Пазыку на суму 25 мільядаў рублёў тэрмінам на 20 год.

2. Аблігациі пазыкі і даходы

ад іх, у тым ліку выйгрышы, вызваліць ад аблкладання дзяржаўнымі і мясцовымі падаткамі і зборамі.

3. Зацвердзіць прадстаўлення Народным Камісарамтам Фінансаў Саюза СССР Умовы выпуска Чацвертай Дзяржаўнай Ваеннай Пазыкі.



### Дружнай падпіскай на пазыку дапаможам Чырвонай Арміі даканаць фашисткага звера

## Каб наблізіць дзень поўнай перамогі

Канцылярыя калгаса „Будаўнік соцывізма“ перапоўнілася калгаснікамі і калгасніцамі. Яшчэ да пачатку сходу ўсе ведалі, якое пытанне будзе пастаўлена на сходзе. Прадаўольныя калгаснікі, старыкі, старухі, падросткі сабраліся, каб паказаць сваю адданасць сваёй любімай Радзіме, каб ўнесці свой уклад для ўмацавання яе ваенна-еканамічнай магутнасці. Сабраўшымся было расказана аб тых грандыёзнейшых перамогах войск Чырвонай Арміі і нашых саюзнікаў, якія яны атрымліваюць у баях па завяршэнню разгрому гітлераўскай Германіі.

— Уесь свет зжэрці хацелі ды і ў логаве сваім не ўсядзелі! Вось дык даваяваліся! — з месца сказаў калгаснік год шасцідзесяці.

А калі прысутным было расказана аб выпуску Чацвертай Ваеннай Пазыкі, аб умовах выпуску, калгаснікі і калгасніцы адзін за адным падымаліся з месца.

— Для нашай цудоўной Ра-

дзімы я нічога не пашкадую. Прашу зараз-жа прыняць мой уклад, — сказала калгасніца Гаршчук Ф., падаючы 350 рублёў рахункаводу калгаса, які складаў спісак і збіраў гроши.


— Запішице, калі ласка, маё прозвішча. Падпісваюся на 500 рублёў і тут-же ўношу 200 рублёў, — сказаў, падняўшыся з месца, старышы конюх Гушча І.

Унесла адразу ж 235 рублёў калгасніца Станішэўская С., 300 рублёў Кучынская Л. На 1.800 рублёў падпісваўся старышыня калгаса тав. Станішэўскі, брыгадзір калгаса тав. Дашкевіч Н. падпісваўся на 800 рублёў.

Нядоўга цягнуўся сход: за дзве гадзіны ўсе, як адзін, калгаснікі падпісаліся на пазыку. Падпісная сума склада 15.500 рублёў, было ўнесена наяўнымі 5.420 рублёў.

Дружнай падпіскай на пазыку калгаснікі калгаса „Будаўнік соцывізма“ прадэманстрыравалі сваю любоў і адданасць Радзіме

СУРДО.



На вуліцах нямцкага горада Штолльп, занятага патымі войскамі

## Трактарысты — краіне

З вялікім патрыятычным уздымам прыйшла падпіска на Чацвертую Ваенну Пазыку ў Глускай МТС.

Падпісваючыся на 400 рублёў, перадавая трактарыстка Калошка К. сказала:

— Падпісцца на пазыку — аваязак перад Радзімай, перад нашай вызваліцельніцай Чырвонай Арміяй, каб яшчэ магутнейшай стала наша краіна.


Падпісная сума рабочых і служачых МТС складае 9.475 рублёў.

БЕНЕШ.

## Школьнікі падпісваюцца на пазыку

У Гарадкоўскай сямігадовой школе разгарнулася падпіска на Чацвертую Дзяржаўную Ваенну Пазыку! Агульная сума падпіскі вучняў школы ўжо складае 2000 рублёў. Многія вучні ўносяць наяўнымі

ГУРЫНА



Даярка калгаса імені 12 Кастрычніка, Кастрамскага раёна Е. Н. Курдзюкова з каровай „Почва“ новай кастрамской пароды. Удой ад каровы за 300 дзён па трэцяму ацёлу—2868 кілограмаў, тлушасць малака—3,82 процента.

### Умацоўваць фінансавую дысцыпліну ў калгасах

Соўнарком СССР у сваёй пастанове ад 22 красавіка 1944 года № 445 аб авязаў зямельныя органы забеспечыць сістэматычны кантроль і захаванне калгасамі шарадку ўтварэння, захавання і расходавання непадзельных фондаў калгасаў.

Аднак, к'рыстаючыся бескантрольнасцю з боку РайЗА, у некаторых калгасах гравію сродкі скарыстоўваюцца не па назначэнню. Напрыклад, калгас „Чырвоная Дуброва“, Мікаўіцкага сельсавета, не маючы прэміяльнага фонда, выдаў прэмій на суму 4.600 рублёў, у той час як гэты калгас мае адтэрмінаваную ссудную запазычанасць сельгасбанку.

Некаторыя калгасы ўкляняюцца ад папяўлення непадзельных фондаў (калгас „Будаўнік соціялізма“, Дакольскага сельсавета не даўнеш за 1941 год 3.256 рублёў, „Трэці рашаючы“, Клетнянскага сельсавета,—3.603 рублі, імечі Будзённага, Сіманаўскага сельсавета,—6.756 рублёў, у той час, як папоўніць лекадзельныя фонды патрэбна было да 1 лютага 1945 го-

да і прыступіць да пералічэння за 1945 год

У сваёй пастанове ад 27 сакавіка 1935 года № 521 Соўнарком СССР аб авязаў усе прядпрыемствы, установы і грамадскія арганізацыі своечасова вытвараць разлік з калгасамі за атрыманую ад іх прадукцыю, а таксама за вытвораныя калгасамі работы.

На сёнешні дзень мы маєм выпадкі калі асобныя кіраўнікі парушаюць гэтую пастанову: райзаг яшчэ не разлічыўся за зданую калгасамі бульбу, канторы заготзярно і заготесна не поўнасцю разлічыліся за зладзенас сена і хлеб, леспрамгас не выплаціў калгасам за лесанарадкоўкі лесавывозкі.

**МАТУСЕВІЧ**

Глускі РАЙЗЕМАДЗЕЛ і КАНТОРА „ЗАГОТЖЫЎСЫР'Ё“ катэгарычна забараняюць загадчыкам ветпу пктаў вытвараць кляйменне мяса без прал'яўлення квітанцыі аб здачы скury на нархтоўчы пункт.

Адначасова райземадзел і кантора „Заготжыўсир'ё“ папярэджваюць усіх грамадзян аб забароне асмальвання і апарвання свіных туши. Віноўныя ў асмальванні ці апарванні свіных туши будуть прылагвацца да судовай адказнасці.

### Германскія радыё аб Гітлеру

1 мая позна вечарам германскія радыё распаўсюдзілі паведамленне так званай „Галоўнай стаўкі фюрэра“, у якім сцвярджаецца, што 1 мая пасля палудня памёр Гітлер. У паведамлені ўказваецца, што яшчэ 30 красавіка Гітлер назначыў сваім пераемнікам адмірала Дэніца.

Са свайго боку Дэніц звіруўся з адэзвай да арміі і насельніцтва Германіі. У адэзве паўтараюцца звычайні хітрыкі і вымыслы гітлераўскай пра- паганды, разлічаныя на тое, каб выклікаць рознагалоссі сярод дзяржаў антыгітлерскай кааліцыі, і змешчаны патрабаванні да немцаў „захаваць парадак і дысцыпліну ў гарадах і сёлах“ і безагаворочна выконваць „свой авязак“.

Указаныя паведамленні германскага радыё, як відаць, прадстаўляюць сабой новы фашысцкі трук: распаўсюджаннем сцвярдэнняў аб смерці Гітлера германскія фашысты, як відаць, спадзяюцца прадастравіць Гітлеру магчымасць сыйсці са сцэны і перайсці на нелегальнае становішча.

(ТАСС).

Адказны рэдактар

С. ШУМОЎСКІ.